

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР
№ 18 (5994) 22 студзеня 1938 г., субота ЦЕНА 10 КАП.

ЛЕНИНСКА-СТАЛІНСКІ УРАД КРАІНЫ СОЦЫЯЛІЗМА

Новая бліжучая старонка ў гісторыю нашай цудоўнай радзімы. 12—19 студзеня 1938 год у Крэму — сэрцы краіны Советам — засядала першая Сесія Вярхоўнага Савета СССР. Гэта работа савецкага парламента, адзінага ў свеце сапраўды дэмакратычнага, сапраўды народнага, назаўсёды астанецца ў памяці народаў СССР і працоўных усяго свету, як самая яркая і светлая гістарычная падзея.

1143 дэпутаты — лепшыя з лепшых сілай нашай сацыялістычнай банькаўшчыны, якім савецкі народ даверыў вышэйшую законодаўчую ўладу, звырашылі рад важнейшых дзяржаўных пытанняў. За іх работай сачыла ўся краіна, увес свет. І увес свет узначы ўпершыню ў гісторыі парламент, прапуючы ў атмасферы выключнага аднадушша, надзвычайнага адзіноцтва.

Такая атмасфера немыслима ні ў адным буржуазным парламенце. Нават у парламентах самых дэмакратычных капіталістычных краін, не можа быць і не бывае такога палітычнага і маральнага адзінства пры абмеркаванні і вырашэнні ўсіх пытанняў унутранай і знешняй палітыкі, якое было на Сесіі савецкага парламента.

Толькі ў нашай сацыялістычнай дзяржаве, дзе няма а эксплуатаваць і эксплуатаваных, дзе няма антаганістычных класаў, дзе ўсе дэпутаты Вярхоўнага Савета — цэлыя ад плоні свайго народа — магчыма такога аднадушша. Гэта магчыма толькі ў пачаснай краіне Сталінскай Канстытуцыі, дзе бязмежна любоў і давер народа да свайго партыі, да свайго ўрада, дзе народ, пабудаваны пад кіраўніцтвам партыі і зьяўляюцца вялікім будымак сацыялізма, цвёрда і ўпэўнена ідзе пад гартым вырабраваным кіраўніцтвам да светлых вышэйшых камунізма.

«У нас у Советскім Саюзе складанае нябачанае рашэнне і не існуючае ў іншых краінах, дзе капіталізм разрывае трамваі на класы, — у нас складанае на аснове перамогі ўлады працоўных маршалаў і палітычнага адзінства народа, таму што ў нашай краіне аб'ядналі і злучылі ў адно цэлае дзве вялікія сілы: народ і камунізм». (Молатаў).

На сваім апошнім пасяджэнні Сесія Вярхоўнага Савета аднагалосна зацвердзіла новы склад урада СССР на чале з выдатным бальшэвікам, верным саратнікам Леніна і Сталіна, вясномым змагаючымся за камунізм — Вячаславам Міхайлавічам Молатавым. З вясновай радасцю і ўдзімам даведзена савецкі народ аб складзе выбранага Сесіяй урада. На фабрыках і заводах, у калгасах і саўгасах, ва флотах і ў частях Чырвонай Арміі, у партызанскіх і школах, у вышэйшых навуковых установах і ў працоўных арміях — усюды адбыліся мітынгі, на якіх прапуючы гораць адзінадушныя савецкага парламента. У шчырных, хваляючых прамовах якіх ад усёго сэрца віталі і дэкавалі першага вясновага дэпутата Вярхоўнага Савета СССР — вялікага і мудрага Іосіфа Вясеравіча Сталіна — сонца і радасць працоўных усяго свету. Іны гораць віталі славуты саратнік вялікага Сталіна — Сталінскаму Прэзідыуму Вярхоўнага Савета СССР Міхаіла Іванавіча Каляніна, главу савецкага ўрада Вячаслава Міхайлавіча Молатава. Намеснікі Старшыні Саюзнаркова СССР В. Я. Чубара, А. І. Мікаева і С. В. Касіора і любімых народам сталінскіх наркомў таварышаў К. Е. Варашылава, Л. М. Кагановіча, Н. І. Ежова.

Прапуючы гораць віталі увес склад ленінска-сталінскага ўрада, выбранага полем усяго народа, дэмакратычнай свабоднай дэмакратыі і адзіноцтва ўрада, сцяго агучыліся адважылі бальшэвіцкай партыі і вялікага роднага Сталіна.

Вялікае шчасце жыць у краіне Советам, якая пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі і вялікага Сталіна распе і квітнее. Мы ўсе ўпэўнены: новы склад савецкага ўрада пачне сваю работу так, што магуча і веліч Савецкай краіны ўрадуе яшчэ больш, жыццё народаў СССР будзе яшчэ больш шчаслівым. Мы

ЗАКОНЧЫЛАСЯ УСЕБЕЛАРУСКАЯ НАРАДА ПА ПЫТАННЯХ АГТАДЫ І ПРАПАГАНДЫ

Увесь дзень 21 студзеня ўсебеларуская нарада куліпроў арганізацыі, парткомў, райкомў партыі і загалічэй партызанска-аб'яднаўшчыхаў дэкавал тав. Веліна аб асноўных пытаннях прапаганды.

Выступленні таварышаў паказваюць, што партыйная вузуба ў разне раённых партыйных арганізацыях значна слабела, недапушчальна ніякая не якасны, многа камуністаў зусім не ахоплены вучобай, дронна прапуючы семінары прапагандастаў.

Куліпроп Каптырэвіча райкома партыі т. Філатоў расказвае, што з мая 1937 года было толькі 5 завітальных семінараў адзінага партыйнага актыва. У партыйных школах і гуртках называлі нізкае наведванне камуністамі заняткаў.

Завочным наведваннем у гэтым годзе ахоплены 4 тысячы членаў і кандыдатаў партыі. У таварышэ дэпутата БМЗО тав. Шынак. — Аднак рад райкомў партыі зрываюць завочную партыйную вучобу.

Упэўнены, што наш урад будзе працаваць так, як вучыў Ленін, як вучыць адзінага Сталіна.

Так сказаў на мітынг у швейным паху менскай абшчэвай фабрыкі імя Кагановіча рабочы тав. Мураша. У гэтых словах выказава думка ўсіх працоўных БССР, усяго савецкага народа. Так, савецкі ўрад будзе працаваць, як вучыў адзінага Леніна, як вучыць адзінага Сталіна. Бо ў складзе ўрада — верныя вучні і саратнікі Леніна і Сталіна, неабмежаваны бальшэвікі, таварышы Молатаў, Кагановіч, Варашылаў, Чубар, Мікаеў, Касіор, Ежоў. Бо увес склад савецкага ўрада — гэта лепшыя людзі радзімы, славутыя сталінскія лётчыцы, справы сваімі заслужыўшы высокае давер'е 170-мільёнага шчаслівага і свабоднага народа.

У нашай краіне дзяржаўным зводкам, членам урада можа быць толькі той, хто працуе па-ленінску, па-сталінску, хто заўсёды звязан з народам, для якога, як і для Леніна і Сталіна, ітаросы народа з'яўляюцца ўсё.

«Што датычыць нас, членаў ЦК, членаў урада, то няма ў нас іншага жыцця, чым жыццё для нашай вялікай справы, чым жыццё для барацьбы за ўсеагульнае дабрабыт народа, за радасць для ўсіх працоўных, для мільённых мас». (Сталін).

Той, хто губляе гарту асабістай і вяснейшую ўласнасць палітычнага зводка, той губляе давер'е народа, той не можа быць кіраўніком.

Вось чаму ў новым складзе Саюзнаркова СССР не аказалася некаторых ранейшых кіраўнікоў — Наркамата Юстыцыі СССР і камітэта пры СНК Саюза. Таварыш Молатаў у сваёй прамове на заключным пасяджэнні Сесіі заявіў, што СНК СССР пачаў ажодзе а крытычным з'яўляюцца дэпутатаў таварышаў Жданова, Баграва, Касіора аб работе раду наркаматаў, Камітэта заможнак і Камітэта па справах маршалаў. Гэтыя заявы былі вітанымі таварышам Молатавым і дэпутатамі Вярхоўнага Савета пры фарміраванні новага складу СНК СССР.

Савецкі ўрад створаны на аснове самай дэмакратычнай у свеце Сталінскай Канстытуцыі, будзе кіравацца ў сваёй рабоце заветамі Вялікага Ільіча Леніна, які ўзначальваў Совет Народных Камісараў з самага пачатку яго ўтварэння, будзе кіравацца ўказаннямі перага вучня і прадаўжальніка справы Леніна — вялікага і мудрага Сталіна. «Мы хочам, — сказаў таварыш Молатаў — на заключным пасяджэнні Сесіі, — быць вернымі памочнікамі нашага настаўніка і павольнага народа Савецкага Саюза — вялікага Сталіна. Ва ўсіх важных пытаннях мы, Совет Народных Камісараў, звернемся за парадамі і ўказаннямі да Цэнтральнага Камітэта бальшэвіцкай партыі і перш за ўсё, да таварыша Сталіна».

Магутна і непераможна наша радзіма, аварона яшчэ святлом Сталінскай Канстытуцыі. Народы СССР пад кіраўніцтвам бальшэвіцкай партыі і вялікага Сталіна, упэўнены і цвёрда ідуць ад перамогі да перамогі на шляху да камунізма. Не жадаючы вайны, вядучы паслядоўна палітыку міру, шчаслівы савецкі народ заўсёды гарту абароніць сваю радзіму ад фашысцкага паліцэйскага вайны і іх трацкіска-бухарынскіх адрываў, ад усіх ворагаў нашай краіны.

Савецкая Беларусь — належаць фалпост Савецкага Саюза на рубяжы з капіталістычным Захадам. Беларускі народ па першаму завітка партыі і савецкага ўрада гарту ўступіць у бой з любым ворагам, які амеціцца напасты на нашу сучасную радзіму. Границы Савецкага Саюза — на нашым замку!

На чале з ленінска-сталінскім урадам, пад кіраўніцтвам партыі бальшэвікоў і геніяльнага Сталіна, выкаваючы і знішчаючы ворагаў народа, пад якой-бы маскай яны ні хаваліся, прапуючы вялікага Савецкага Саюза пойдучы наперад і наперад і дабываючы новых гістарычных перамож.

Сакратар Вяткомскага райкома партыі рашучы канферэнцыю завочнікаў, на якую сабралася 50 слухачоў.

У сваім выступленні загалічэй партыйнага актыва тав. Каленіна расказвае аб вопыце завітальных семінараў прапагандастаў. Раней прапагандацыя выслухоўвала лекцыі і ўходзілі. Зараз у практыку ўведзена абавязкова агляда прапагандацыі кожнай тэмы гісторыі партыі. Гэта павысіла дысцыпліну, значна ўзнікла якасць вучбы. Недастаткова палітычна падрыхтаваным таварышам мы аказваем індывідуальную дапамогу.

У спрэчках выступалі таварышы Клейман (загалічэй вяткомскага Дома партыйнага), Сігналь (інструктар аддзела партыйнай прапагандацыі і агітаткі ЦК КП(б)Б), Буларын (загалічэй менскага Дома партыйнага актыва) і іншыя.

Учора нарада закончыла сваю работу.



Намеснік старшыні Савета Народных Камісараў СССР В. Я. ЧУБАР.



Намеснік Старшыні Савета Народных Камісараў СССР і Старшыня Камітэта Кантроля С. В. КАСІОР.



Старшыня Савета Народных Камісараў СССР В. М. МОЛАТАЎ.



Намеснік Старшыні Савета Народных Камісараў СССР А. І. МІКАЙН.



Пракурор СССР А. І. ВІШЫНСКІ.

МАСКВА, КРЭМЛЬ. Таварышу СТАЛІНУ

Родны наш правадыр і настаўнік! Вам, лепшаму саратніку, другу і вернаму прадаўжальніку справы вялікага Леніна, геніяльнаму твару Канстытуцыі пераможнага сацыялізма, мы, партыйныя і непартыйныя бальшэвікі сталіцы ордэнаснай БССР, шлем Вам сваё пажакане бальшэвіцкае прытанне.

Чатырнаццаць год назад ля трупы бясмертнага Ільіча Вы, таварыш Сталін, выкаваючы мыслі і патужці народ Савецкага Саюза, далі гістарычныя клятвы выканаць заветы Леніна.

Пад Вашым мудрым кіраўніцтвам заветы Леніна сталі рэальнай рэалізацыяй. У жорсткіх баях з ворагамі партыі і народа, з подлімі зраднікамі і прадаўжальнікамі разлімаў, Вы, дарэгі таварыш Сталін, адстаялі вучнёне Леніна аб магчымасці будовы сацыялізма ў нашай краіне. Вы ўбагацілі ланізізм, Вы прывялі народы нашай краіны да канчатковай і беспаваротнай перамогі сацыялізма.

Пад Вашым, таварыш Сталін, геніяльным кіраўніцтвам справа Леніна жыць і тэржываць. Мільёны савецкіх людзей, узросшчыяні і выхаваныя партыяй Леніна—Сталіна, не ведаючы іншага шляху, апрача таго, які ўказаў Ленінін і на якому вядзецца ў нас, таварыш Сталін, да канчатковай перамогі камунізма.

Савецкі народ, які ніколі згуртаван вакол свайго роднай партыі Леніна—Сталіна.

Выбары ў Вярхоўным Совете і першая Сесія Вярхоўнага Савета СССР дэкавал найбольшымі паказальнікамі палітычнага і маральнага адзінства і моцнай дружбы народаў нашай пачаснай радзімы, якія ідуць пераможна наперад па ленінскаму шляху, пад Вашым мудрым кіраўніцтвам.

У дзень 14 гадавіны смерці В. І. Леніна мы кланяемся Вам, таварыш Сталін, паўхільна і надалей выкаваць геніяльнае ленінскае заветы і важнейшы яго завет і Ваша мудрае

Указанне аб усямерным павышэнні бальшэвіцкай пільнасці, аб далейшым бязлітасным рагроме і выкарэванні ворагаў народа, подлых агентаў фашызма, трацкіска-бухарынскіх і нацыянал-фашысцкіх шпіёнаў, дыверсантаў і шкіднікаў.

Мы пільна ахоўваем границы нашай радзімы і мы заўпэваем Вас, таварыш Сталін, што Беларускае Сацыялістычнае Рэспубліка з'яўляецца і з'яўляецца баявым, несакрушальным фарпостам Савецкага Саюза на Заходніх границах.

Мы любім і маюем магутнасць нашай доблеснай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, мы бязмежна любім вернага Вашага саратніка, слаўнага палкаводца нашай роднай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, першага маршала Савецкага Саюза — Клімента Ефрэмавіча Варашылава.

Мы кланяемся Вам, дарэгі таварыш Сталін, свята выканаць Вашы ўказанні — быць такімі-ж яснымі і ланічымі дэкавамі, як Ленін, быць такімі-ж бясстрашнымі ў баях і бязлітаснымі да ворагаў народа, якім быў Ленін, быць свабодным ад усякага падабства нашым, калі справа пачынае ўскладняцца і на гарышце вырысваюцца яка-небудзь небясепа, быць такімі-ж мудрымі і нетаропівым пры раіжэнні складаных пытанняў, якім быў Ленін, быць гатак-жа праўдзівымі і цеснымі, якім быў Ленін, любіць свой народ, так, як любіў яго Ленін.

Няма і не будзе такой сілы, якая магла-б затужыць факел, падняты Ленінін і Сталінін, няма і не будзе такой сілы, якая магла-б затужыць таржывае справы Леніна—Сталіна ва ўсім свеце.

Няхай жыць ленінізм! Няхай жыць вялікі непераможны сцяг Маркса—Энгельса—Леніна—Сталіна!

Няхай жыць вялікі саратнік і верны прадаўжальнік справы Леніна — вялікі правадыр камунізма наш родны Сталін!

ЧАТЫРНАЦЦАТА ГАДАВІНА З ДНЯ СМЕРЦІ В. І. ЛЕНІНА

21 студзеня ў Вялікім театры Саюза ССР адбылося аб'яднанае жалобнае пасяджэнне ЦК, МК, МГБ ВКП(б) Выканкома Камітэта, Вярхоўнага Савета СССР, ВКВБ, прэзідыуму аблвыканкома і Маскоўскага, ВПС і іншых арганізацый разам з рабочымі, стаханавцамі і ўдзельніцамі Масквы. Разам з усеі краінай сталіца адзначала чатырнаццацігоддзе з дня смерці найвялікага гена чалавечства Вялікага Ільіча Леніна.

18 гадзін 50 мінут. У гэты час чатырнаццаць год таму назад памёр горны арог, стваральнік магутнай бальшэвіцкай партыі, палкі нахільнік і арганізатар Канстытуцыі сацыялістычнай рэвалюцыі, кіраўнік савецкай дзяржавы В. І. Ленін.

У зале ўрачыстая цішыня. У прэзідыуме з'яўляюцца таварышы Сталін, Молатаў, Варашылаў, Кагановіч, Калінін, Андрэеў, Чубар, Мікаеў, Касіор, Жданов, Ежоў, Хрушчоў, Шпіраў, Булагін, Швейнік, Дзімітраў і іншыя.

З вельмім патхненнем сустракаючы прысутныя кіраўнікі партыі і ўрада, прымаюць бурныя авадзі і воклічы «Ура» ў гонар мудрага прадаўжальніка справы Леніна — вялікага правадыра, настаўніка і друга працоўных таварыша Сталіна.

Нападзёне кароткай прамовай адрывае тав. М. І. Калінін. Ён прапануе ўпаваць паміць В. І. Леніна ўставаем.

Ва ўрачыстым маўчанні палымуюцца тысячы людзей, схільчы голвы перад памятлю асновапажытка ўсеагульнай камуністычнай партыі бальшэвікоў, прародкага стотрага сацыялістычнай рэвалюцыі.

Змаўкае жалобны марш. М. І. Калінін прадаўжае сваю прамову. Ён гаворыць аб паспяховым ператварэнні ў жыццё ленінскіх заветаў, аб несакрушальным маральным і палітычным адзінстве савецкага народа, аб вялікай пераможы выбарчага блока камуністаў і беспартыйных, аб бязмежнай аддадзены і любі радова да камуністычнай партыі і роднага Сталіна. І зноў усе прысутныя бурна аплачваюць таварышу Сталіну — твару самай дэмакратычнай у свеце Канстытуцыі.

Слова да заглава прадаўжалецца сакратору ЦК ВКП(б) таварышу А. А. Жданаву, сустрамаму бурнымі апладзёнамі.

Вялікі і яркі дэкал тав. Жданова быў выслушан з вельмінай увагай і не раз прарываўся гарачымі эмплескамі.

З давадзёнаем ад Інстытута Маркса—Энгельса—Леніна аб літаратурнай ацэнцы Вялікага Ільіча выступае тав. Адаракі.

ТАВАРЫСКАЯ ВЯЧЭРА ў Вялікім Крэмлёмскім ПАЛАЦЫ ДЛЯ ДЭПУТАТАЎ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА СССР

20 студзеня ў Георгіеўскім зале вялікага Крэмлёмскага палаца адбылася таварыская веча для дэпутатаў Вярхоўнага Савета СССР, наладжаная Прэзідыумам Вярхоўнага Савета і Советам Народных Камісараў СССР.

На вечах прысутнічалі ўсе дэпутаты Вярхоўнага Савета — выбраваныя савецкага народа — зялітыя людзі краіны, пачынаючы ад стаханавцаў і ўрацоў Марыя Дземчэнка, Пана Ангеліна, Дука Вінаградова і іншых героі і героіні сацыялістычнай працы, прадстаўнікі доблеснай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і чырвонага Ваенна-Марскога Флота.

Веча праходзіла ў пільнай таварыскай абстаноўцы, у атмасферы адзінага дэпутатаў з кіраўніцтвам партыі і ўрада.

Над'ленне ў зале таварышаў І. В. Сталіна, В. М. Молатава, Л. М. Кагановіча, К. Е. Варашылава, М. І. Калініна, А. І. Мікаева, В. Я. Чубара, А. А. Андрэева, С. В. Касіора, А. А. Жданова, Н. І. Ежова, Г. І. Петрушэка, Н. С. Хрушчова было сустрэта дэпутатамі бурнай авадзі і захвалюючымі апладзёнамі: «Няхай жыць першы дэпутат Вярхоўнага Савета таварыш Сталін!», «Няхай жыць глава савецкага ўрада, таварыш Молатаў!», «Няхай жыць Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета таварыш Калінін!».

Таварыш Молатаў агаламае першы тост за Вярхоўным Совет СССР і за адрыве ўсіх дэпутатаў Вярхоўнага Савета.

Таварыш Молатаў агаламае тост за таварыша дэпутата Вярхоўнага Савета таварыша Сталіна. Словы таварыша Молатава пакарывалі бурнай доўга незмаўкаючай авадзі дэпутатаў.

Пад шумным апладзёнамі таварыш Молатаў агаламае тост за Прэзідыум Вярхоўнага Савета і яго Старшыню Міхаіла Іванавіча Калініна.

Гарачымі апладзёнамі дэпутаты пакарывалі словы таварыша Варашылава, агаламаўша тост за Совет Народных Камісараў СССР і яго главу Вячаслава Міхайлавіча Молатава.

Дэпутаты Вярхоўнага Савета бурнай авадзі, магутным «Ура!» сустракаюць выстужэнны таварыша Сталіна.

Таварыш Сталін гаворыць аб доблесных героях прамадзянскай вайны і аб іх заслугах перад радзімай, аб гордых савесах нашай краіны — савецкіх лётчыках, аэро іх вясць ужо намала Героі Савецкага Саюза.

Выстужэнны таварыша Сталіна не раз перарываліся авадзімі прысутных.

На вечах з прамовамі выступалі дэпутаты Вярхоўнага Савета Героі Савецкага Саюза тт. Чкалаў, Белыоў, Байдукоў, Халыстоў, Чарныш, Омускевіч, народныя артысты СССР Хоравы, камандары другога рангу Булі.

Дэпутаты з захваленым сустракалі ўспамінане ў прамовах доблеснай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і чырвонага Ваенна-Марскога Флота.

У час вечаў адбыўся папярты, у якім прынялі ўдзел: дэпутат Вярхоўнага Савета народны артыст СССР І. М. Маскоўскі, заслужаны артыст рэспублікі Вербіньскі, народны артыста СССР Барсана, народны артыст СССР Пяроў, заслужаны артыст Міхайлаў. Загагарава, Казлоўскі, Нароў, лаўрэат першага ўсеагульнага конкурсу музыкантаў-акамандаў Палюскі, а таварыша Чырвонасцяжыны авадзі чырвонаармейскай песні і пляскі, пад кіраўніцтвам народнага артыста СССР ордэнаснага профасара Александрава.

ПАСЯДЖЭННЕ, ПРЫСВЕЧАНАЕ 14 ГАДАВІНЕ З ДНЯ СМЕРЦІ В. І. ЛЕНІНА

Чатырнаццаць год таму партыя, прапуючы ўсёго свету страціў геніяльнага правадыра і настаўніка В. І. Леніна. Упаванаць паміць вялікага і незабытага Ільіча сабраліся ўчора ў залу пасяджэнняў Дома ўрада дэпутаты Менскага гарадскога савета, партыйны, камсамольскі і прафсаюны актыву, стаханавцы, вучоныя, байцы і камандзіры Чырвонай Арміі.

У глыбінні залы над трыбунай, на пастаменне сарод жыцьі кветка узвышаецца над бюст Вялікага Ільіча. На чырвоным драпаваным шчыце асветлен яго сідуэт.

Жалобнае пэсяджэнне адкрывае выканочны абавязкі сакратара Менскага гарадскога КМ(б)Б тав. Мацвееў.

Калі ўспамінаецца імя бясмертнага Леніна, прысутныя ў зале пануюць яго паміць устанавем. Усе ў глыбінні маўчанні схільчы голвы. Павольна пльывуць гугі жалобнага шонанаўскага марша.

Няма такой сілы ў свеце, — гаворыць тав. Мацвееў, — якая магла-б затужыць таржывае ленінізма ва ўсім свеце.

Няхай жыць вялікі прадаўжальнік справы Леніна, наш родны і любімы правадыр таварыш Сталін!

Імя вялікага і дарэгага правадыра на роднаў таварыша Сталіна, вернага саратніка і прадаўжальніка справы Леніна, выклікае поўны захвалены авадзі. Прыдліў агульнама нарастае з новай сілай, калі ў ганарным прэзідыум выбравецца увес склад Палітбюро ЦК ВКП(б) на чале з таварышам Сталіным, а таварыша тт. Дзімітраў, Талман і Хозе Дыас. З усіх куткоў залы насупаа воклічы любі і прытаніны ў гонар вялікага Сталіна.

З вялікай увагай быў заслушан дэкал «14 год без Леніна, па ленінскаму шляху пад кіраўніцтвам Сталіна». Зноў з ве-

хоўнага Савета і яго Старшыню Міхаіла Іванавіча Калініна.

Гарачымі апладзёнамі дэпутаты пакарывалі словы таварыша Варашылава, агаламаўша тост за Совет Народных Камісараў СССР і яго главу Вячаслава Міхайлавіча Молатава.

Дэпутаты Вярхоўнага Савета бурнай авадзі, магутным «Ура!» сустракаюць выстужэнны таварыша Сталіна.

Таварыш Сталін гаворыць аб доблесных героях прамадзянскай вайны і аб іх заслугах перад радзімай, аб гордых савесах нашай краіны — савецкіх лётчыках, аэро іх вясць ужо намала Героі Савецкага Саюза.

Выстужэнны таварыша Сталіна не раз перарываліся авадзімі прысутных.

На вечах з прамовамі выступалі дэпутаты Вярхоўнага Савета Героі Савецкага Саюза тт. Чкалаў, Белыоў, Байдукоў, Халыстоў, Чарныш, Омускевіч, народны артысты СССР Хоравы, камандары другога рангу Булі.

Дэпутаты з захваленым сустракалі ўспамінане ў прамовах доблеснай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і чырвонага Ваенна-Марскога Флота.

У час вечаў адбыўся папярты, у якім прынялі ўдзел: дэпутат Вярхоўнага Савета народны артыст СССР І. М. Маскоўскі, заслужаны артыст рэспублікі Вербіньскі, народны артыста СССР Барсана, народны артыст СССР Пяроў, засл

АБ ПЛАНЕ СЕЛЬСКАГА СПАДАРЧЫХ РАБОТ НА 1938 ГОД

ДАКЛАД НАРОДНАГА КАМІСАРА ЗЕМЛЯРОБСТВА СССР ТАВ. Р. І. ЭЙХЕ НА ПЛЕНУМЕ ЦЭНТРАЛЬНАГА КАМІТЭТА ВКП(б) 18 студзеня 1938 года

(П Р А Ц Я)

БЕЛАРУСКІ НАРОД ГОРАЧА ВІТАЕ РАШЭННІ СЕСІІ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА СССР

НАША ГОРДАСЦЬ

Калектыў рабочых, служачых і інжынера-тэхнічных работнікаў менавіта драждзавога заводу імя Молатава з неабмежаваным увагаю сачыў за работай першага ў свеце совецкага парламента. З бізнамёрна радасцю ён сустраў паведамленне аб выбраванні новага складу совецкага ўрада. Да гэтага далася яшчэ адно пачуццё гордасці калектыва заводу: брыгадзір-стаханавец мабільнага цеха т. Кускоў ад імя Вярхоўнага Савета СССР.

Пазачора пасля работ на заводзе адбыўся мітынг, прысвечаны гэтым падзеям. У прасторную, залітую святлом залу завоўскай сталовай сабралася 500 чалавек. Усе уважліва слухалі інфармацыю аб выбраванні Сесіі Вярхоўнага Савета ўрада СССР. Усе ўважліва слухалі інфармацыю аб выбраванні Сесіі Вярхоўнага Савета ўрада СССР. Усе ўважліва слухалі інфармацыю аб выбраванні Сесіі Вярхоўнага Савета ўрада СССР.

Затым была зачытана прамова т. Кускова, у якой ён выказаў думкі і пачуцці ўсёго беларускага народа. Выступіў стыханавец мабільнага цеха т. Ляшчэна.

— Няма слоў, гаворыць ён, — каб выказаць нашу радасць, што ў склад Урада ўвайшлі верныя сталініцы — таварышы Молатаў, Варашылаў, Кагановіч, Ежкоў і іншыя. Мы аб'явілі нашаму ўраду, партыі Леніна — Сталіна, што з іхце больш...

Гэта павінна быць кампенсацыя ўзможнаму ўмясненню ўпэняў. Партыя ўнесі вышэй гэтага года пад пасеў буркоў 3.970 тысяч тон перагною, а сабрава перагною ўсёго толькі 723 тысячы тон. Значыцца і ў гэтай галіне павялічце ўсе меры да прытрымвання тэрмінаў меры, каб павялічыць стовнішча.

У астаўшыся да пасеву невялікі тэрмін павінна быць усе зроблена, каб павялічыць утунчэнне і каб выйці к пасеву палярнагаўнамі лепш, чым у папярэдні год.

ЦК ВКП(б) папярэдзіў партыйным арганізацыям, што буйныя пошчы, якія ёсць у сельскай гаспадарцы, не павінны паслужыць пошчам да супаўнення і аслаблення работ на кіраванні сельскай гаспадарчай, па ўмацаванні аглямальных арганізацый.

Аднак дырэктар ЦК ВКП(б) і СНК СССР аб падборы кадраў у МТС і аглямальных арганізацый у разе краўд, абласцей і рэспублік выказаўшыся вельмі марудна. Напрыклад, у Беларускай ССР ёсць 200 МТС, заперважылі дырэктары толькі ў 144 МТС. У 24 МТС працуюць часова выконваючы абавязкі дырэктараў. У 12 — няма аўсім нікога.

Такія ж карціны ў Омскай, Оренбургскай, Сярдэлюскай і разе іншых абласцей. Неабходна прыняць самыя тэрміновыя меры і безгаварна выканаць указанне ЦК ВКП(б) і СНК СССР аб укамплектаванні МТС і райза кадрамі правераных работнікаў.

У аглямальных апаратах аздаў шышло шмат новых людзей. Гэта стварыў ім добрую абстаноўку для работ і абясцечыць кваліфікацыю кіраўніцтва гэтымі новымі, шчыра не маючымі практычнага вопыту работнікамі.

У 1937 годзе мы сабралі ўраджаі каля 7 мільяраў пушоў. Мы павінны правесці работу ў 1938 годзе так, каб забяспечыць яшчэ больш высокі прырост сельскагаспадарчай прадукцыі, чым у 1937 годзе, дабіваючыся ацэньвання пастаўленай таварышам Сталіным ацэнкай — штогадзінны вытворчасці 7—8 мільяраў пушоў зярна.

На выкананне гэтай задачы неабходна мабільнаваць камуністаў, кіраўнікоў калгасоў і саўгасоў, кадраў аглямальных і саўгасоў, разгарнуць шырокае спабодніцтва за актывізацыю паказальнікаў плана сельскагаспадарчых работ на 1938 год.

У аглямальных апаратах аздаў шышло шмат новых людзей. Гэта стварыў ім добрую абстаноўку для работ і абясцечыць кваліфікацыю кіраўніцтва гэтымі новымі, шчыра не маючымі практычнага вопыту работнікамі.

У 1937 годзе мы сабралі ўраджаі каля 7 мільяраў пушоў. Мы павінны правесці работу ў 1938 годзе так, каб забяспечыць яшчэ больш высокі прырост сельскагаспадарчай прадукцыі, чым у 1937 годзе, дабіваючыся ацэньвання пастаўленай таварышам Сталіным ацэнкай — штогадзінны вытворчасці 7—8 мільяраў пушоў зярна.

На выкананне гэтай задачы неабходна мабільнаваць камуністаў, кіраўнікоў калгасоў і саўгасоў, кадраў аглямальных і саўгасоў, разгарнуць шырокае спабодніцтва за актывізацыю паказальнікаў плана сельскагаспадарчых работ на 1938 год.

У аглямальных апаратах аздаў шышло шмат новых людзей. Гэта стварыў ім добрую абстаноўку для работ і абясцечыць кваліфікацыю кіраўніцтва гэтымі новымі, шчыра не маючымі практычнага вопыту работнікамі.

У 1937 годзе мы сабралі ўраджаі каля 7 мільяраў пушоў. Мы павінны правесці работу ў 1938 годзе так, каб забяспечыць яшчэ больш высокі прырост сельскагаспадарчай прадукцыі, чым у 1937 годзе, дабіваючыся ацэньвання пастаўленай таварышам Сталіным ацэнкай — штогадзінны вытворчасці 7—8 мільяраў пушоў зярна.

Неабходна скарэктаваць поўнашэ налінае абсталяванне шляхам арганізацыі работ у дзве і тры змены, чаго няма да гэтага часу.

Гэта абласцей, краўд і рэспублік прад'явіць патрабаванні аб больш плазмерным абсталяванні запанымі часткамі. Гэтыя патрабаванні ў вымагавы меры законныя. Галоўнаўраджаватэля з агрузкай рату дэталу спазнаша і не выконвае ўстаноўленага грамад графіка. Аднак, гэта не можа служыць апраўданнем тых вельмі нізкіх тэмпаў рэагуюч, якія мы маем. Цяпер калекцыя звышнэ на месцы дэталу поўнашэ забяспечвае больш высокія тэмпы работ.

Некаторыя месцевыя работнікі патрабуюць павялічыць план капітальнага рамонту. Гэтыя патрабаванні ў абсалютнай большасці вынікаюць з абсурдавання. Аб гэтым сведчыць хва-б той факт, што гэта патрабаванні прад'яўляюцца ў той час, калі план рамонту выкана ўста на 8—10 процантаў і калі павялічыць вышнэ, ці патрабуюцца павялічэнне плана капітальнага рамонту. Трэба мець на ўвазе, што некаторыя дырэктары МТС ўсімімі спосабамі стараюцца павялічыць сярэдняга рамонту і зьяе ўсе машыны ў капітальнага рамонту. Справа ў тым, што сярэдні рамонту ідзе за кошт абаротных сродкаў МТС, а капітальнага рамонту праводзіцца за кошт сапраўднага бюджэта. Неабходна рашуча ўварыць на актывізацыю тэндэнцыяў некаторых дырэктараў МТС.

Асабліва ўвага павінна быць звернута на праверку якасці рамонту. Ёсць рад тэндэнцыяў сінгалу аб тым, што ў разе МТМ трактары рамантуюцца дрэнна.

Работнікі Наркамзема, якія выхадзі на месцы па праверкі халу падрывоў да воспай саўбы і для аказання дапамогі мясцовым арганізацыям, праводзі спецыяльную праверку якасці рамонту трактараў. Паведамленні аб гэтай праверцы, якія мы атрымалі, вельмі наўдзячны. Значная частка трактараў, якія лічыцца ўжо атамантаванымі, мае рад сур'ёзных дэфектаў.

Вялікую трывожу выклікае марудная выбарка гаручага. Напрыклад, Растоўская вобласць мае на размеравальных базах Галоўнафтага астажак газу 30.925 тон. Мае ліміт—6.000 тон і за 10 зьян выбарта толькі 499 тон. Мае на базах Галоўнафтага ліграйна — 3.865 тон. Мае ліміт 1.500 тон, а выбарта толькі 236 тон.

Такія ж карціны ў Крэмлёўскай краі і ў разе іншых абласцей. Многія райны скарэктаваць на адуцэнныя сродкаў на рабыць гаручага і аглямальных частак для рамонту. У той-жа час не

прымаюць належных мер да ліквідацыі дэбiтэрскага запанччэннясі.

Я павінен далажыць Пленуму ЦК, што, маючы такія велізарныя сродкі, як 900 мільянаў рублёў у дэбiтэрскага запанччэннясі на 1 кастрычніка 1937 года, Наркамзем вымушана быў звярнуцца да таварыша Сталіна і да таварыша Молатава з просьбай аб вольшукі нам дадатковых сродкаў. ЦК ВКП(б) і СНК СССР нам аказалі выключна залічную дапамогу: Наркамзему было апушчана звыш плана фінансавання 120 мільянаў рублёў.

Залічаны актывізаваўшы практыцы з боку многіх дырэктараў МТС і начальнікаў краёвых і абласных зямельных аддзелаў павінен быць пакладзены капен. З гэтымі работай Наркамзем зможа справіцца толькі пры вельмі дапаможа абломаў, крайкомаў, ЦК нашокампартыі.

У сувязі з указанымі СНК СССР у разе разе рэспублік, краўд і абласцей да апошні час дасягнуты некаторыя рэзультаты па скарэктаванню дэбiтэрскага запанччэннясі. Напрыклад, Туркменія ліквідавала за кастрычнік—снежань 91 процант дэбiтэрскага запанччэннясі, Кіргія — 82,9 процанта, Данецкая вобласць — 81,7 процанта, Паўднёва-Казахстанская вобласць — 82,7 процанта.

Аднак, у цяжкім на Саюзу гэта работа праходзіць неадвальна. Асабліва астажа Бапкірыя, якая ліквідавала толькі 33 процанты дэбiтэрскага запанччэннясі, мае зараз гэтай запанччэннясі 10.290 тысяч рублёў. Орлоўская вобласць ліквідавала 37,6 процанта, мае аздаў—3.732 тысячы рублёў. Растоўская вобласць ліквідавала 41,8 процанта, астажаца 1.434 тысячы рублёў.

Сіце абласцей і краўд, у якіх дрэнна ідзе ліквідацыя дэбiтэрскага запанччэннясі, досыць велькі, прычым у разе месці няма рашучай барацьбы з рэальнымі ўтрыманымі настрамі некаторых старшын калгасоў. У Растоўскай вобласці асобныя работнікі аказваюць прамое процівадзе ліквідацыі дэбiтэрскага запанччэннясі. Напрыклад, у Песчана-Окпенскай раёне да павялічэння савета Песчана-Окпенскай МТС старшыня райкамакома Ропікаў па пытанне практыцы ліквідацыі дэбiтэрскага запанччэннясі кажа: «Нашы калгасы ачуваюць патрэбу ў дапаможа аз зяржакі».

Між тым, калгасы гэтай МТС выканаюць на аглям працадзень на 7—10 кілаграмаў хлеба. На аглям працадзень таварышам праходзіцца аз 120 да 600 пушоў хлеба. 20 калгасоў набылі аўтаматы.

Неабходна наведзі ў фінансавай гаспадарцы МТС настражылі парадкі і з усебй рашучаю прыжысць малейшае прадуленне звышнэ тэмпыш.

Асабліва значнае ў гэтым годзе мае

своечасова і высокакая ачыстка насеннага зярна. Аднак да ачыскі насенна многія вобласці фактычна ішчэ не прыступілі. Напрыклад, у Араматэўскай раёне, Омскай вобласці, 29 калгасоў ішчэ не прыступілі да ачыскі насенна. Скарданца, што пехапае трыераў. Праўда, трыераў не ўсёды дастаткова колькасць, але нібыць з становішча можна і трыба. Па-першае, неабходна ўсе трыеры паставіць на сямі і забяспечыць іх кругласутачную аградуку, па-другое, трыба скарэктаваць і такі спосаб ачыскі насенна, як падсёў на так званых ротах-кружалках.

Выключную ўвагу неабходна аздаць аглямоты і засыпны насенна траў. Напрыклад, лопарны на плану воспай саўбы калякося павінны пасеў у гэтым годзе 1.300 тысяч гектараў. Для гэтага павялічыцца, як мінімум, 130 тысяч цэнтэраў насенна.

Наўяны на складах і засыпаны ў насафонны запас насенна лопарны абясцечвае толькі пасеў 960 тысяч гектараў, або 75 процантаў наметанага плана. Неабходна дазганіць насенна лопарны на 340 тысяч гектараў.

Асаблівае значэнне лопарна мае для баваўнаных раёнаў Рэспублікі, якія сёньне баваўны павінны паманць, што іны абавязаны забяспечыць насеннем лопарны не толькі сабе, але і для гэтага насенна ў іншых раёнах Саюза. Аднак, загатоўкі насенна лопарны ў гэтых рэспубліках праходзіць вельмі неадвальна.

У разе баваўнаных раёнаў павялічыць свае пасевы лопарны да гэтага часу не забяспечаны насеннем. У Талызнскай рэспубліцы пехапае насенна лопарны — 2.346 цэнтэраў; у Кіргія — 2.638 цэнтэраў і ў Арменіі — 566 цэнтэраў.

У Сярэдне-Азіяцкіх рэспубліках такое становішча стварылася, галоўным чынам, у выніку таго, што першы і другі ўжос лопарны быў зроблены на сена, а на насенне пакідаў тры ўжос, які не сапеў або даў вельмі нізкі ўраджай.

Трэба мець на ўвазе, што пасеў лопарны мае рашучае значэнне ў барацьбе за ўраджаі баваўны. Рэспублікі, якія сёньне баваўны, павінны прыняць усе меры да таго, каб мабільнаваць максімальна насенна лопарны.

Па канюшыне, прыкладна, такая-ж карціна. У 1937 годзе па Саюзу было ўзрана насенніку канюшыны 566 тысяч гектараў. Абломаў і выпірае канюшыны да гэтага часу не закончана. На 5 студзеня г. г. абломаўна ўстаў 391 тысяча гектараў насенніку канюшыны, або 69 процант убранный плошчы.

У выніку насвоечасовай уборкі, абломаў і выпіраўна канюшыны ёсць велькізныя страты, і ўраджай насенна ў сярэднім па Саюзу вынавадзіцца аздаў усёго толькі ў 58 кілаграмаў з гектара замест меркаваўшага ўраджаю ў разеры 1,5 цэнтэра. Гэта гавябна нізкі ўраджай.

Па засыпны насенна канюшыны асабліва астажа наступныя вобласці: Яраслаўская вобласць, якая выканала план на 22,1 процанта; Тамбоўская вобласць — на 25,1 процанта; Рязанская вобласць — на 26,7 процанта; Смаленская вобласць — на 27,2 процанта; Курская вобласць — на 29,5 процанта; Калінінская вобласць — на 38,7 процанта.

Парэ даведзі да сазнання кіраўнікоў калгасоў, што немыкананне планаў аглямальных насенніку лопарны і канюшыны, насвоечасова ўборка і абломаў канюшыны пугіць за сабой зрэдэ сеевазавартаў і зніжэнне ўраджайнасці, з аўжонцы падпомаг па добрабят калгаснікаў.

Востра стаіць пытанне аб насенні ільну. Каб забяспечыць устаноўлены план пасеву ільну, неабходна мець 233 тысячы тон насенна. Засыпана ў калгасоў на 1 студзеня 1938 года толькі 159 тысяч тон.

Выключна дрэнна праходзіць засыпка, ачыстка і падрывоўка насенна ільну да пачысту ў наступных абласцах: Омскай вобласць — засыпана 30 процантаў, з іх ачышчана 24 процанта; Іванаўская воб-

ласць — засыпана 37 процантаў, ачышчана 24 процанта; Яраслаўская вобласць — засыпана 22 процантаў, ачышчана 13 процантаў; Сярдэлюскай вобласць — засыпана 39 процантаў, ачышчана 20 процантаў; Кіраўская вобласць — засыпана 50 процантаў, ачышчана 24 процанта; Валдаўская вобласць — засыпана 53 процантаў, ачышчана 7 процантаў; Архангельская вобласць — засыпана 51 процант, ачышчана 6 процантаў.

У тым, што засыпка насенна ільну ідзе дрэнна, вінаваты толькі мы, таму што не забяспечылі належнага кіраўніцтва гэтай справай. ЦК ВКП(б) і Сойнарком СССР, які вымага, дазволіць ачысціць насенна ільну нават да выканавання лізны загатоўка. І ўсё-ж, не гадзіцца на гэта, мы не адрэлі своечасова і поўнашэ засыпны насенна ільну.

Рух павістціць даў велізарны пошчы і барацьбе за ўраджаінасць пушковых буркоў. Аднак, з боку зямельнаў і мясцовых партыйных і комуністскіх аглямальных уада да барацьбы за ўраджаінасць пушковых буркоў аслабла. Аб гэтым сведчыць той факт, што рад абласцей не забяспечылі глабальным ворымам пачынаючы на плану пасеву пушковых буркоў.

У Орскэй, напрыклад, вобласці план па глабальным ворыме выкана толькі на 68 процантаў; у Тамбоўскай вобласці — на 39 процантаў; у Кіргіяскай ССР — на 34 процантаў; у Казахскай ССР — на 24 процантаў.

шай энергіяў будзе змагацца за новыя вытворчыя перамогі, за ўмацаванне магутнасці нашай сацыялістычнай рэалізі.

Горача гаварыў на мітынг член брыгады тав. Кускова, стыханавец мабільнага цеха т. Нодалыман.

— З пачуццём вялікай радасці мы дэкларацыя, хто выбраві ў склад Совецкага ўрада. Гэта людзі, якія ўсе свае сілы аздавалі і аздаюць на пшасце варада, на карысць нашай сацыялістычнай рэалізі. Мы вітаем і паграмылінае граў, у які ўважонцы слаўныя вучні і саратнікі вадкіга Сталіна—таварышы Молатаў, Кагановіч, Варашылаў, Ежкоў, Касіаў, Місаян.

З пачуццём вялікай радасці мы дэкларацыя таварышамі Сталіна і верных саратнікаў вадкіга Сталіна — таварышаў Молатава, Варашылава, Ежкова, Кагановіча выклікаюць поўную захапленія азіцую. Усе, стоячы, вітаюць слаўных сталініцкіх наркомў.

Затым была зачытана прамова т. Кускова, у якой ён выказаў думкі і пачуцці ўсёго беларускага народа.

Выступіў стыханавец мабільнага цеха т. Ляшчэна.

— Няма слоў, гаворыць ён, — каб выказаць нашу радасць, што ў склад Урада ўвайшлі верныя сталініцы — таварышы Молатаў, Варашылаў, Кагановіч, Ежкоў і іншыя. Мы аб'явілі нашаму ўраду, партыі Леніна — Сталіна, што з іхце больш...

Гэта павінна быць кампенсацыя ўзможнаму ўмясненню ўпэняў. Партыя ўнесі вышэй гэтага года пад пасеў буркоў 3.970 тысяч тон перагною, а сабрава перагною ўсёго толькі 723 тысячы тон. Значыцца і ў гэтай галіне павялічце ўсе меры да прытрымвання тэрмінаў меры, каб павялічыць стовнішча.

У астаўшыся да пасеву невялікі тэрмін павінна быць усе зроблена, каб павялічыць утунчэнне і каб выйці к пасеву палярнагаўнамі лепш, чым у папярэдні год.

ЦК ВКП(б) папярэдзіў партыйным арганізацыям, што буйныя пошчы, якія ёсць у сельскай гаспадарцы, не павінны паслужыць пошчам да супаўнення і аслаблення работ на кіраванні сельскай гаспадарчай, па ўмацаванні аглямальных арганізацый.

Аднак дырэктар ЦК ВКП(б) і СНК СССР аб падборы кадраў у МТС і аглямальных арганізацый у разе краўд, абласцей і рэспублік выказаўшыся вельмі марудна. Напрыклад, у Беларускай ССР ёсць 200 МТС, заперважылі дырэктары толькі ў 144 МТС. У 24 МТС працуюць часова выконваючы абавязкі дырэктараў. У 12 — няма аўсім нікога.

Такія ж карціны ў Омскай, Оренбургскай, Сярдэлюскай і разе іншых абласцей. Неабходна прыняць самыя тэрміновыя меры і безгаварна выканаць указанне ЦК ВКП(б) і СНК СССР аб укамплектаванні МТС і райза кадрамі правераных работнікаў.

У аглямальных апаратах аздаў шышло шмат новых людзей. Гэта стварыў ім добрую абстаноўку для работ і абясцечыць кваліфікацыю кіраўніцтва гэтымі новымі, шчыра не маючымі практычнага вопыту работнікамі.

У 1937 годзе мы сабралі ўраджаі каля 7 мільяраў пушоў. Мы павінны правесці работу ў 1938 годзе так, каб забяспечыць яшчэ больш высокі прырост сельскагаспадарчай прадукцыі, чым у 1937 годзе, дабіваючыся ацэньвання пастаўленай таварышам Сталіным ацэнкай — штогадзінны вытворчасці 7—8 мільяраў пушоў зярна.

На выкананне гэтай задачы неабходна мабільнаваць камуністаў, кіраўнікоў калгасоў і саўгасоў, кадраў аглямальных і саўгасоў, разгарнуць шырокае спабодніцтва за актывізацыю паказальнікаў плана сельскагаспадарчых работ на 1938 год.

У аглямальных апаратах аздаў шышло шмат новых людзей. Гэта стварыў ім добрую абстаноўку для работ і абясцечыць кваліфікацыю кіраўніцтва гэтымі новымі, шчыра не маючымі практычнага вопыту работнікамі.

У 1937 годзе мы сабралі ўраджаі каля 7 мільяраў пушоў. Мы павінны правесці работу ў 1938 годзе так, каб забяспечыць яшчэ больш высокі прырост сельскагаспадарчай прадукцыі, чым у 1937 годзе, дабіваючыся ацэньвання пастаўленай таварышам Сталіным ацэнкай — штогадзінны вытворчасці 7—8 мільяраў пушоў зярна.

ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ КЛАПАЦІЦА АБ НАСЕННІ

Рапачотым зьяем у пасевнай кампаніі аўжонцы клопаты аб насенні. Засыпка насенна па Саюзу праходзіць неадвальна. На 1 студзеня 1938 года па Саюзу было засыпана толькі 87 процантаў насенна зярнавых і бабовых культур. Асабліва дрэнна абстажа справа з аглямальных насенна прася і бабовых культур. План засыпкі насенна прася зьяканан на 71 процант, бабовых культур — на 55 процантаў.

Неадпунчальна дрэнна ідзе засыпка рэспублікі ўсёх культур у Дагестанскай АССР, дзе план засыпкі выкана толькі на 48 процантаў. Чэчэна-Інгуская АССР — 44 процантаў, Тамбоўскай вобласці — 68 процантаў, Марыйскай АССР — 52 процантаў, Калінінскай АССР — 27 процантаў, Крэмлёўскай краі — 44 процантаў, Іркуцкай вобласці — 29 процантаў.

Побач з гэтым неабходна адзначыць, што ў большасці рэспублік, краўд і абласцей, у якіх у цяжкім на вобласці і краўд засыпка насенна скончана або наближаецца да канца, ёсць рад раёнаў, у якіх насенне да гэтага часу ішчэ не засыпана. Напрыклад, у Кубанскай вобласці агульны план засыпкі насеннаўнаў выкана на 97 процантаў, а ў той-жа час боць рад калгасоў, у якіх засыпана на-

сенна не больш 20—30 процантаў і зават менш. Такое-ж становішча і ў разе іншых краўд. Гэта патрабуе неадкладнай праверкі засыпкі насенна па кожнаму калгасу. Нельга супакойвацца сярэднім паказальнікамі, неабходна дабіцца, каб у бліжэйшыя ліні ў кожным краі, вобласці, рэспубліцы не было ні амага калгаса, не забяспечышага насеннем усёй пасевнай плошчы.

Выключна дрэнна арганізаваны гатунка-абменныя аперацыі. Гатунка-абменныя аперацыі фактычна ішчэ не пачаты. План міжкалгаснага абмену гатункавага насенна выкана фактаў толькі на 10 процантаў. Яшчэ горш абстажа справа з гатунка-абменнымі аперацыямі па лініі Дзяржаўна-тункафона. На лініі Дзяржаўна-тункафона павінна быць вывезена насенна зярнавых культур у абмен на разево зярне — 258.066 тон, а абменна на 10 студзеня г. г. усёго толькі 3.757 тон, што складае 1,5 процанта. Па лініі Загаворна павінна быць вывезена гатункавага насенна зярнавых культур у абмен на разево зярне 850.133 тонны. Абломаў па лініі Загаворна фактычна ішчэ не распачат.

Будзе пажык аглямніцтвам, калі па нашай неарганізаванасці мы своечасова не правядзем усёх абменных аперацый. Асабліва значнае ў гэтым годзе мае

своечасова і высокакая ачыстка насеннага зярна. Аднак да ачыскі насенна многія вобласці фактычна ішчэ не прыступілі. Напрыклад, у Араматэўскай раёне, Омскай вобласці, 29 калгасоў ішчэ не прыступілі да ачыскі насенна. Скарданца, што пехапае трыераў. Праўда, трыераў не ўсёды дастаткова колькасць, але нібыць з становішча можна і трыба. Па-першае, неабходна ўсе трыеры паставіць на сямі і забяспечыць іх кругласутачную аградуку, па-другое, трыба скарэктаваць і такі спосаб ачыскі насенна, як падсёў на так званых ротах-кружалках.

Выключную ўвагу неабходна аздаць аглямоты і засыпны насенна траў. Напрыклад, лопарны на плану воспай саўбы калякося павінны пасеў у гэтым годзе 1.300 тысяч гектараў. Для гэтага павялічыцца, як мінімум, 130 тысяч цэнтэраў насенна.

Наўяны на складах і засыпаны ў насафонны запас насенна лопарны абясцечвае толькі пасеў 960 тысяч гектараў, або 75 процантаў наметанага плана. Неабходна дазганіць насенна лопарны на 340 тысяч гектараў.

Асаблівае значэнне лопарна мае для баваўнаных раёнаў Рэспублікі, якія сёньне баваўны павінны паманць, што іны абавязаны забяспечыць насеннем лопарны

